

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Belarusian words.

Number	Belarusian	in English
1	як	as
2	Я	I
3	яго	his
4	што	that
5	ён	he
6	было	was
7	для	for
8	на	on
9	з'яўляюцца	are
10	даць	with
11	яны	they
12	быць	be
13	ў	at
14	адзін	one
15	мець	have
16	гэта	this
17	ад	from
18	па	by
19	гарачая	hot
20	слова	word
21	але	but
22	што	what
23	некаторыя	some
24	з'яўляецца	is
25	гэта	it
26	вы	you
27	або	or
28	было	had
29	ўсход	the
30	зялёны	of
31	смех	to
32	і	and
33	пяць	a
34	папера	in
35	мы	we
36	можа	can
37	прынёс	out

38	іншыя	other
39	былі	were
40	якія	which
41	зрабіць	do
42	іх	their
43	час	time
44	калі	if
45	будзе	will
46	як	how
47	сказаў	said
48		an
49	кожны	each
50	сказаць	tell
51	робіць	does
52	набор	set
53	тры	three
54	хачу	want
55	паветра	air
56	добра	well
57	таксама	also
58	гуляць	play
59	невялікі	small
60	канец	end
61	пакласці	put
62	дадому	home
63	чытаць	read
64	рука	hand
65	порт	port
66	вялікі	large
67	загавораў	spell
68	дадаць	add
69	нават	even
70	зямля	land
71	тут	here
72	павінны	must
73	вялікі	big
74	высокі	high
75	такіх	such
76	прытрымлівацца	follow
77	акт	act

78	чаму	why
79	спытаеце	ask
80	мужчыны	men
81	змена	change
82	пайшоў	went
83	святло	light
84	выгляд	kind
85	ад	off
86	трэба	need
87	дом	house
88	фота	picture
89	паспрабуйце	try
90	нам	us
91	зноў	again
92	жывёл	animal
93	кропка	point
94	маці	mother
95	свет	world
96	побач	near
97	пабудаваць	build
98	самастойна	self
99	зямля	earth
100	бацька	father
101	любы	any
102	новы	new
103	праца	work
104	частка	part
105	прыняць	take
106	атрымаць	get
107	месца	place
108	зрабіў	made
109	жыць	live
110	дзе	where
111	пасля	after
112	назад	back
113	трохі	little
114	толькі	only
115	круглы	round
116	чалавек	man
117	год	year

118	прыхішлі	came
119	шоў	show
120	кожны	every
121	добрае	good
122	мяне	me
123	даваць	give
124	наш	our
125	пад	under
126	імя	name
127	вельмі	very
128	праз	through
129	проста	just
130	форма	form
131	прысуд	sentence
132	вялікі	great
133	думаю	think
134	сказаць	say
135	дапамагчы	help
136	нізкі	low
137	лінія	line
138	адрозніваюцца	differ
139	паварот	turn
140	прычынай	cause
141	шмат	much
142	значыць	mean
143	да	before
144	ход	move
145	права	right
146	хлопчык	boy
147	стары	old
148	занадта	too
149	ж	same
150	яна	she
151	усе	all
152	ёсць	there
153	калі	when
154	да	up
155	выкарыстанне	use
156	ваш	your
157	спосаб	way

158	пра гэта	about
159	многія	many
160	затым	then
161	іх	them
162	напісаць	write
163	будзе	would
164	як	like
165	так	so
166	гэта	these
167	яе	her
168	доўга	long
169	зробіць	make
170	рэч	thing
171	гл	see
172	яго	him
173	два	two
174	мае	has
175	глядзець	look
176	яшчэ	more
177	дзень	day
178	мог	could
179	перайсці	go
180	прыходзяць	come
181	зробіў	did
182	лік	number
183	гук	sound
184	няма	no
185	найбольш	most
186	людзі	people
187	мой	my
188	больш	over
189	ведаю	know
190	вада	water
191	чым	than
192	тэлефануйце	call
193	першая	first
194	хто	who
195	можа	may
196	ўніз	down
197	бок	side

198	быў	been
199	зараз	now
200	знайсці	find
201	кіраўнік	head
202	стаяць	stand
203	самастойна	own
204	старонка	page
205	павінны	should
206	краіна	country
207	знойдзена	found
208	адказ	answer
209	школа	school
210	расці	grow
211	даследаванне	study
212	яшчэ	still
213	даведацца	learn
214	завод	plant
215	вечка	cover
216	ежа	food
217	чц	sun
218	чатыры	four
219	паміж	between
220	стан	state
221	трымаць	keep
222	вачэй	eye
223	ніколі не	never
224	апошняе	last
225	хай	let
226	думаў	thought
227	горад	city
228	дрэва	tree
229	перасякаюць	cross
230	ферма	farm
231	цяжка	hard
232	пачатак	start
233	моцы	might
234	гісторыя	story
235	піла	saw
236	далёка	far
237	мора	sea

238	прыцягнуць	draw
239	засталося	left
240	позна	late
241	прабег	run
242	ня	don't
243	у той час як	while
244	націсніце	press
245	блізка	close
246	ноч	night
247	рэальны	real
248	жыццё	life
249	мала	few
250	на поўнач	north
251	кніга	book
252	несці	carry
253	узяў	took
254	навука	science
255	з'есці	eat
256	нумар	room
257	сябар	friend
258	пачаў	began
259	ідэя	idea
260	рыба	fish
261	гара	mountain
262	спыніць	stop
263	раз	once
264	база	base
265	чуюць	hear
266	конь	horse
267	выразаць	cut
268	упэўнены	sure
269	глядзець	watch
270	колёр	color
271	твар	face
272	дрэва	wood
273	галоўная	main
274	адкрыты	open
275	здаецца	seem
276	разам	together
277	наступны	next

278	белы	white
279	дзеці	children
280	пачаць	begin
281	атрымаў	got
282	хадзіць	walk
283	прыклад	example
284	палегчыць	ease
285	папера	paper
286	група	group
287	заўсёды	always
288	музыка	music
289	тых,	those
290	як	both
291	знак	mark
292	часта	often
293	ліст	letter
294	да	until
295	км	mile
296	рака	river
297	аўтамабіль	car
298	ногі	feet
299	сыход	care
300	другі	second
301	дастаткова	enough
302	раўніна	plain
303	дзяўчына	girl
304	звычайна	usual
305	малады	young
306	гатовы	ready
307	вышэй	above
308	альбо	ever
309	чырвоны	red
310	спіс	list
311	хоць	though
312	адчуваць	feel
313	абмеркаванне	talk
314	птушка	bird
315	хутка	soon
316	цела	body
317	сабака	dog

318	сям'я	family
319	прамы	direct
320	ўяўляюць	pose
321	пакінуць	leave
322	песня	song
323	вымярэння	measure
324	дзверы	door
325	прадукт	product
326	чорны	black
327	кароткая	short
328	лічба	numeral
329	клас	class
330	вецер	wind
331	пытанне	question
332	адбудзецца	happen
333	поўная	complete
334	карабель	ship
335	плошчу	area
336	палова	half
337	рок	rock
338	парадак	order
339	агонь	fire
340	поўдзень	south
341	праблема	problem
342	шт	piece
343	сказаў	told
344	ведаў	knew
345	прайсці	pass
346	стол	since
347	лепшых	top
348	ўся	whole
349	кароль	king
350	вуліца	street
351	цяля	inch
352	памножыць	multiply
353	нічога	nothing
354	вядома	course
355	застацца	stay
356	колы	wheel
357	поўны	full

358	сіла	force
359	сіні	blue
360	аб'ект	object
361	вырашыць,	decide
362	паверхню	surface
363	глыбока	deep
364	Месяц	moon
365	востраў	island
366	ногі	foot
367	сістэма	system
368	заняты	busy
369	тэст	test
370	запіс	record
371	лодка	boat
372	агульная	common
373	золата	gold
374	магчыма	possible
375	самалёт	plane
376	замест яго	stead
377	сухі	dry
378	цікава	wonder
379	смех	laugh
380	тыс	thousand
381	назад	ago
382	пабег	ran
383	праверыць	check
384	гульня	game
385	форма	shape
386	прыраўняць	equate
387	гарачая	hot
388	міс	miss
389	прынёс	brought
390	цяпло	heat
391	снег	snow
392	шыны	tire
393	прынесці	bring
394	ды	yes
395	аддаленая	distant
396	запоўніць	fill
397	ўсход	east

398	фарба	paint
399	мова	language
400	сярод	among
401	блок	unit
402	магутнасць	power
403	горад	town
404	выдатна	fine
405	упэўнены	certain
406	лётаць	fly
407	падаць	fall
408	прывесці	lead
409	крык	cry
410	цёмна-	dark
411	машына	machine
412	заўвага	note
413	чакаць	wait
414	план	plan
415	фігура	figure
416	зорка	star
417	скрынка	box
418	назоўнік	noun
419	поле	field
420	астатнія	rest
421	правільна	correct
422	стане	able
423	фунт	pound
424	зроблена	done
425	прыгажосць	beauty
426	прывад	drive
427	стаяў	stood
428	ўтрымліваць	contain
429	пярэднія	front
430	вучыць	teach
431	тыдзень	week
432	Канчатковы	final
433	даў	gave
434	зялёны	green
435	ой	oh
436	хутка	quick
437	развіваць	develop

438	акіян	ocean
439	цёплы	warm
440	бясплатна	free
441	хвілін	minute
442	моцны	strong
443	спецыяльная	special
444	розум	mind
445	за	behind
446	ясна	clear
447	хвост	tail
448	вырабляць	produce
449	факт	fact
450	прастор	space
451	чуў	heard
452	лепш	best
453	гадзіну	hour
454	лепш	better
455	праўда	true
456	ць	during
457	сто	hundred
458	пяць	five
459	памятаю	remember
460	крок	step
461	рана	early
462	трымаць	hold
463	заход	west
464	зямля	ground
465	цікаваць	interest
466	дасягнуць	reach
467	хутка	fast
468	дзеяслоў	verb
469	спяваць	sing
470	слухаць	listen
471	шэсць	six
472	стол	table
473	паездкі	travel
474	менш	less
475	раніца	morning
476	дзесяць	ten
477	просты	simple

478	некалькі	several
479	галосны	vowel
480	да	toward
481	вайна	war
482	закласці	lay
483	супраць	against
484	малюнак	pattern
485	павольна	slow
486	цэнтр	center
487	люблю	love
488	чалавек	person
489	грошы	money
490	служыць	serve
491	з'яўляюцца	appear
492	дарога	road
493	карта	map
494	дождж	rain
495	правіла	rule
496	кіраваць	govern
497	пацягнуце	pull
498	холадна	cold
499	апавяшчэнне	notice
500	голос	voice
501	энергіі	energy
502	паляванне	hunt
503	верагодна,	probable
504	ложак	bed
505	брат	brother
506	яйка	egg
507	паездка	ride
508	клетак	cell
509	лічаць,	believe
510	магчыма,	perhaps
511	выбраць	pick
512	раптоўнае	sudden
513	разлічваць	count
514	квадратны	square
515	прычына	reason
516	Даўжыня	length
517	ўяўляюць	represent

518	мастацтва	art
519	тэма	subject
520	вобласць	region
521	памер	size
522	вар'іравацца	vary
523	ўрэгуляваць	settle
524	казаць	speak
525	вага	weight
526	агульнае	general
527	лёд	ice
528	справа	matter
529	круг	circle
530	пара	pair
531	ўключаюць	include
532	падзяляй	divide
533	склад	syllable
534	адчуваў	felt
535	Гранд	grand
536	мяч	ball
537	яшчэ	yet
538	хваля	wave
539	падзенне	drop
540	сэрца	heart
541	Я	am
542	прысутнічае	present
543	цяжкі	heavy
544	танец	dance
545	рухавік	engine
546	становішча	position
547	рука	arm
548	шырокі	wide
549	ветразь	sail
550	матэрыял	material
551	доля	fraction
552	лес	forest
553	сядзець	sit
554	гонка	race
555	акно	window
556	крама	store
557	лета	summer

558	цягнік	train
559	сон	sleep
560	даказаць	prove
561	самотны	lone
562	нага	leg
563	практыкаванні	exercise
564	сцяна	wall
565	ўлоў	catch
566	мацаванні	mount
567	хочаце	wish
568	неба	sky
569	дошка	board
570	радасць	joy
571	зіма	winter
572	Сб	sat
573	напісана	written
574	дзікі	wild
575	інструмент	instrument
576	захоўваецца	kept
577	шкло	glass
578	трава	grass
579	карова	cow
580	праца	job
581	край	edge
582	знак	sign
583	візіт	visit
584	міма	past
585	мяккая	soft
586	весела	fun
587	ярко	bright
588	газу	gas
589	надвор'е	weather
590	месяц	month
591	млн	million
592	несці	bear
593	аздабленне	finish
594	шчаслівыя	happy
595	спадзяюся	hope
596	кветка	flower
597	апануць	clothe

598	дзіўна	strange
599	сышоў	gone
600	гандаль	trade
601	мелодыя	melody
602	паездка	trip
603	офіс	office
604	атрымліваць	receive
605	радок	row
606	рот	mouth
607	дакладная	exact
608	сімвал	symbol
609	памерці	die
610	меры	least
611	бяда	trouble
612	крык	shout
613	акрамя	except
614	напісаў	wrote
615	насення	seed
616	тон	tone
617	далучыцца	join
618	прапанаваць	suggest
619	чысты	clean
620	перапынак	break
621	лэдзі	lady
622	двор	yard
623	расці	rise
624	дрэнна	bad
625	ўдар	blow
626	алей	oil
627	кроў	blood
628	дакранайцеся	touch
629	вырасла	grew
630	цэнт	cent
631	змешваць	mix
632	каманда	team
633	правад	wire
634	кошт	cost
635	страцілі	lost
636	карычневы	brown
637	насіць	wear

638	сад	garden
639	роўныя	equal
640	адпраўлена	sent
641	выбраць	choose
642	ўпаў	fell
643	адпавядаць	fit
644	цячы	flow
645	кірмаш	fair
646	банк	bank
647	збіраць	collect
648	захаваць	save
649	кантроль	control
650	дзесятковай	decimal
651	вуха	ear
652	яшчэ	else
653	цалкам	quite
654	зламаў	broke
655	справу	case
656	сярэдні	middle
657	забіць	kill
658	сын	son
659	возера	lake
660	момант	moment
661	шкала	scale
662	гучна	loud
663	вясна	spring
664	назіраць	observe
665	дзіця	child
666	прама	straight
667	зычны	consonant
668	нацыя	nation
669	слоўнік	dictionary
670	малако	milk
671	хуткасць	speed
672	метад	method
673	орган	organ
674	плаціць	pay
675	ўзрост	age
676	раздзел	section
677	сукенка	dress

678	воблака	cloud
679	сюрприз	surprise
680	ціха	quiet
681	камень	stone
682	малюсенькі	tiny
683	ўздым	climb
684	крута	cool
685	дызайн	design
686	бедных	poor
687	шмат	lot
688	эксперымент	experiment
689	знізу	bottom
690	ключ	key
691	жалеза	iron
692	адзін	single
693	палка	stick
694	плоскім	flat
695	дваццаць	twenty
696	кура	skin
697	ўсмешка	smile
698	зморшчына	crease
699	адтуліну	hole
700	скакаць	jump
701	дзіця	baby
702	восем	eight
703	вёска	village
704	знаёмства	meet
705	корань	root
706	купіць	buy
707	падняць	raise
708	вырашыць	solve
709	металу	metal
710	Ці	whether
711	штуршок	push
712	сем	seven
713	пункт	paragraph
714	трэцяя	third
715	павінен	shall
716	якія трымаюць	held
717	валасы	hair

718	апісаць	describe
719	кухар	cook
720	паверх	floor
721	альбо	either
722	вынік	result
723	спаліць	burn
724	пагорак	hill
725	сейф	safe
726	кот	cat
727	стагоддзя	century
728	разгледзець	consider
729	тып	type
730	закон	law
731	біт	bit
732	узбярэжжы	coast
733	копія	copy
734	фраза	phrase
735	маўчанне	silent
736	высокі	tall
737	пясок	sand
738	глебы	soil
739	рол	roll
740	тэмпература	temperature
741	палец	finger
742	прамысловасць	industry
743	значэнне	value
744	барацьба	fight
745	хлусня	lie
746	біць	beat
747	ўзбуджаюць	excite
748	натуральна	natural
749	выгляд	view
750	сэнс	sense
751	капітал	capital
752	не будзе	won't
753	крэсла	chair
754	небяспека	danger
755	садавіна	fruit
756	багатыя	rich
757	таўшчынёй	thick

758	салдат	soldier
759	працэс	process
760	працаваць	operate
761	практыка	practice
762	асобны	separate
763	цяжка	difficult
764	лекар	doctor
765	калі ласка	please
766	абароны	protect
767	апоўдні	noon
768	ўраджай	crop
769	сучасны	modern
770	элемент	element
771	хіт	hit
772	студэнт	student
773	кут	corner
774	партыя	party
775	харчавання	supply
776	якога	whose
777	знайсці	locate
778	кальцо	ring
779	характар	character
780	казурка	insect
781	злавiлі	caught
782	перыяд	period
783	паказваюць	indicate
784	радыё	radio
785	казаў	spoke
786	атам	atom
787	чалавек	human
788	гісторыя	history
789	эфект	effect
790	электрычная	electric
791	чакаць	expect
792	костка	bone
793	чыгуначныя	rail
794	уявіце	imagine
795	забяспечыць	provide
796	згаджацца	agree
797	такім чынам,	thus

798	пяшчотны	gentle
799	жанчына	woman
800	капітан	captain
801	думаю	guess
802	неабходна	necessary
803	востры	sharp
804	крыло	wing
805	стварыць	create
806	сусед	neighbor
807	мыццё	wash
808	Лятучая мыш	bat
809	хкутнік	rather
810	натоўп	crowd
811	кукуруза	corn
812	параўнаць	compare
813	верш	poem
814	радок	string
815	звон	bell
816	залежыць	depend
817	мяса	meat
818	руб	rub
819	трубка	tube
820	вядомы	famous
921	даляр	dollar
822	патак	stream
823	страх	fear
284	зрок	sight
825	тонкі	thin
826	трохкутнік	triangle
827	планета	planet
828	спяшацца	hurry
829	галоўны	chief
830	калонія	colony
831	гадзіны	clock
832	шахта	mine
833	гальштук	tie
834	увядзіце	enter
835	асноўным	major
836	свежы	fresh
837	пошук	search

838	адправіць	send
839	жоўты	yellow
840	пісталет	gun
841	дазваляюць	allow
842	друк	print
843	мёртвых	dead
844	пляма	spot
845	пустыня	desert
846	касцюм	suit
847	ток	current
848	ліфт	lift
840	вырасла	rose
850	прыходзім	arrive
851	майстар	master
852	трэк	track
853	бацька	parent
854	бераг	shore
855	дзяленне	division
856	ліст	sheet
857	рэчыва	substance
858	карысць	favor
859	падлучэння	connect
860	паведамленне	post
861	правесці	spend
862	акорд	chord
863	тлушчу	fat
864	рады	glad
865	арыгінальны	original
866	доля	share
867	станцыя	station
868	тата	dad
869	хлеб	bread
870	зарадкі	charge
871	уласна	proper
872	бар	bar
873	прапанову	offer
874	сегмент	segment
875	раб	slave
876	качка	duck
877	і мгненнае	instant

878	рынак	market
879	ступень	degree
880	запаўнення	populate
881	кураня	chick
882	дарагі	dear
883	вораг	enemy
884	адказаць	reply
885	напой	drink
886	адбываюцца	occur
887	падтрымка	support
888	гаворка	speech
889	прырода	nature
890	дыяпазон	range
891	пара	steam
892	рух	motion
893	шлях	path
894	вадкасці	liquid
895	увайсці	log
896	азначала	meant
897	фактар	quotient
898	зубы	teeth
899	абалонка	shell
900	шыя	neck
901	кіслароду	oxygen
902	цукар	sugar
903	смерць	death
904	даволі	pretty
905	уменне	skill
906	жанчыны	women
907	сезон	season
908	рашэнне	solution
909	магніт	magnet
910	срэбра	silver
911	дзякуй	thank
912	філіял	branch
913	матч	match
914	суфікс	suffix
915	асабліва	especially
916	мал	fig
917	баюся	afraid

918	велізарны	huge
919	сястра	sister
920	сталь	steel
921	абмеркаваць	discuss
922	наперад	forward
923	падобныя	similar
924	накіроўваць	guide
925	вопыт	experience
926	адзнака	score
927	яблык	apple
928	купіў	bought
929	прывяло	led
930	крок	pitch
931	паліто	coat
932	шмат	mass
933	карта	card
934	група	band
935	вяроўка	rope
936	слізгацення	slip
937	перамога	win
938	марыць	dream
939	вечар	evening
940	стан	condition
941	корму	feed
942	інструмент	tool
943	за ўсё	total
944	асноўная	basic
945	пах	smell
946	даліна	valley
947	ні	nor
948	двойчы	double
949	сядзенні	seat
950	працягнуць	continue
951	блок	block
952	Дыяграма	chart
953	капялюш	hat
954	прадаць	sell
955	поспех	success
956	Кампанія	company
957	адняць	subtract

958	мерапрыемства	event
959	прыватнасці	particular
960	здзелка	deal
961	плаваць	swim
962	тэрмін	term
963	на супраць	opposite
964	жонка	wife
965	абутку	shoe
966	плячо	shoulder
967	распаўсюджванне	spread
968	арганізаваць	arrange
969	лагер	camp
970	вынайсці	invent
971	бавоўна	cotton
972	Дата нараджэння:	born
973	вызначыць	determine
974	кварта	quart
975	дзевяць	nine
976	грузавік	truck
977	шум	noise
978	ўзровень	level
979	шанец	chance
980	збіраць	gather
981	крама	shop
982	стрейч	stretch
983	кінуць	throw
984	бляск	shine
985	нерухомасць	property
986	калонка	column
987	малекула	molecule
988	выберыце	select
989	няправільна	wrong
990	шэры	gray
991	паўторыце	repeat
992	патрабуюць	require
993	шырокая	broad
994	падрыхтаваць	prepare
995	соль	salt
996	масць	nose
997	множны	plural

998

999

1000

гнеў

прэтэнзіі

кантынент

anger

claim

continent